



ЯК
ПАДЛІЧЫЦЬ...
СМАЎЖОЎ

9

ТРАДЫЦЫІ
АГІНСКАГА
Ў МАЛАДЗЕЧНЕ

12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

30

КАСТРЫЧНИКА 2018 г.

АЎТОРАК

№ 209 (28825)

ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксандр ТУРЧЫН,
першы намеснік
прэм'ер-міністра:

«Механізм збірання
дарожнага збору
ў краіне будзе
зменены. Прынцып:
ездзіш — плаці. Выехаў
на машыне, у цябе
павінна быць аплата
гэтай дзяржаўнай,
калі ласка, на месяц.
Мінімальны
перыяд — месяц.
Мяркуюцца, што сума
падатку застанецца
ранейшай, але пры
аплаце адразу за год
магчымы паніжальны
каэфіцыент — каля
80 % ад сумы».



КОРАТКА

• Прэзідэнт Арменіі
Армен Саркісян учора
прыбыў у Беларусь.

• Чарговая місія МВФ
прыедзе ў Беларусь у ліс-
тападзе.

• Нацыянальная кі-
настудыя «Беларусь-
фільм» працягвае ра-
боту над карцінай пра
Янку Купалу.



• Людзям, старэйшым
за 40 гадоў, беларускія
медыкі рэкамендуюць рэ-
гулярна вымяраць ціск.

• У Беларусі пажар-
ныя апавяшчальнікі,
якія спрацавалі, з па-
чатку года выратавалі
жыццё 55 чалавекам.

• Полацк і Наваполацк
учора з самай раніцы за-
мяло першым снегам,
месцамі назіраліся пера-
боі з электрычнасцю.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

МЕНШ ГУЧНЫХ СЛОЎ — БОЛЬШ КАНКРЭТНЫХ СПРАЎ

Такі пасыл атрымалі ўдзельнікі актыву
Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі
падчас сустрэчы з Прэзідэнтам.

ЦЯПЛО МІНУЛЫХ ДЗЁН

«Сёння мы адзначаем стагоддзе нашага камсамола. Гэта знамянальны дзень для ветэранаў арганізацыі, для цяперашняй моладзі, прадаўжальнікаў традыцый самага масавага маладзёжнага руху ў гісторыі сучаснай эпохі, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Бачыць вас, яго пераемнікаў, — нібы вярнуцца ў сваю маладосць».

Беларускі лідар дадаў, што свята, як і ў многіх суайчыннікаў, выклікае самыя светлыя і добрыя ўспаміны, паколькі «камсамол — гэта маладосць, гэта нястрымная энергія жыцця, час высакароднага імкнення змяніць свет да лепшага».

Камсамольцы пакінулі нам прыклады самаахвярнай адданасці Айчыне, шчырай веры ў ідэалы сумленнасці і справядлівасці, годныя пераймання», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, раней і цяпер шмат хто крытыкуе былы камсамол, Прэзідэнт таксама крытыкаваў яго кіраўніцтва за фармалізм. Беларускі лідар адзначыў, што сёння ў лідараў БРСМ моладзь часта пытаецца: як рэагаваць на сусветныя падзеі і што рабіць?

СТАР. 2



Фота БелТА



Фота БелТА

Няхай вам шчасціць!

З новага года выбіраем падатковую не па прапісцы

Нас чакаюць значныя змены
ў Падатковым кодэксе

Фінансы

На актуальныя пытанні па вылічэнні падаходнага падатку ў 2018 годзе і планы на будучыню адказвалі спецыялісты Міністэрства па падатках і зборах: Андрэй КАВАЛЕЎСКІ, начальнік упраўлення падаткаабкладання даходаў і маёмасці фізічных асоб, а таксама Сяргей ШКУТ, начальнік Галоўнага ўпраўлення развіцця падатковых органаў.

Так, з 2019 года фізасобы змогуць звяртацца для падачы падатковай дэкларацыі па падаходным падатку ў любую падатковую на тэрыторыі краіны. Якія арганізацыйныя і тэхнічныя работы праводзяцца падатковымі органамі, каб забяспечыць грамадзянам такую магчымасць?

СТАР. 4



СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Пачалася падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2019 года.

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!